

## ВОДПАВЕЦЬ

На вас папрок, што шпат нам цалі,  
Скажу я вам такое слова:  
Вы ДАСТАЕУСКАГА ў нас ұзялі,  
Замест нам даўши мураўёва.

Наш ДАСТАЕУСКІ крык няволі  
За вашу волю нёс бясстрашна,  
Ін азары ў з сардэчным болем  
Пацёмкі ваших душ няшчасных.

Ваш мураўёў распяў на крыхы  
Тых, хто паўстаў за нашу волю,  
І КАСТУСЯ зару згасіўши,  
Нас цемрай гвалту абяздоліў.

Вы нас бязбожна абкрадалі  
Ці то ў стary час, ці то ў новы:  
Вы ДАСТАЕУСКІХ у нас бралі,  
А нам давалі мураўёвых.

АБ УСІМ, ШТО БАЛІЦЬ

№41/48/—8.Х.1976

МЕНСК

ТОЛЬКІ ГУТАРКА ХОДЗІЦЬ ТАКАЯ...

Я. КУПАЛА

ГУТАРКА

СЦЯГАНОСЦАМ АЙЧЫНЫ

Пазбыўся ўсяго наш народ у няволі,  
Але спяганосцаў не страціў сваіх.  
І ворагаў гэта трывожыць найболей  
І ў лютасць кідае ад гэтага іх.

Бо ведаюць, што непакоры—адзінкі  
Даюць узраджэнне народу ўсяму.  
Таму і трymаюць іх у постраху дзікім,  
І вынішчыць ўшчэнт іх імкнуща таму.

Пад ўладаю царскаю, панскай, фашысцкай  
Кідалі ў нябыт нас, ды выжылі мы.  
Мы выйдзем жывымі з—пад ўлады цэкісцкай  
І ведаць не будзем больш жахаў турмы.

Ніхто ў нас ў няволі застаща не змусіць,  
Парвем мы ўсяроўна сваё ланцугі.  
Той час набліжайце, сыны Беларусі,  
Уздымаючы вышай Айчыны спягі!

[REDACTED]